

Запрашаем наведать
29 кастрычніка 2022 г.
Дзень школьных традыцый -
Дзень бяспечных паводзін

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Бяспека вачамі дзяцей"	9.00 - 9.45	Кабінет №15	Кніга А.У.
Пазнавальная праграма "Я адзін дома"	9.55 - 10.40	Кабінет №2	Насытка С.У.
Работа па праекту ГА БРПА "Цімураўцы.by". Экалагічная гульня "ЭкаЛэнд"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Мультрок "Чароўная кніга"		Кабінет №9	Кніга А.У.
Віктарына "Азбука бяспечных паводзін"	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Кніга А.У.
5 - 8 класы			
Конкурс малюнкаў "Бяспека вачамі дзяцей"	9.00 - 9.45	Кабінет №15	Кніга А.У.
Квэст "Маршрутамі бяспекі"	9.55 - 10.40	Кабінеты школы	Скобля Ю.М.
Работа па праекту ГА БРПА "Цімураўцы.by". Экалагічная гульня "ЭкаЛэнд"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Мультрок "Чароўная кніга"		Кабінет №9	Кніга А.У.
Шкаліяда	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Шкаліяда	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.